

ІХ ІМЁНАМІ НАЗВАНЫ ВУЛІЦЫ НАШАГА ГОРАДА

Аўчыннікаў Мікалай Ціханавіч



Аўчыннікаў Мікалай Ціханавіч нарадзіўся 11 ліпеня 1918 года ў вёсцы Гарбузаўка (цяпер Пачынкаўскі раён Смаленскай вобласці) у сям'і селяніна. Рускі. Скончыў 7 класаў. Пасля заканчэння школы працаваў у калгасе.

У кастрычніку 1938 года быў прызваны ў Чырвоную Армію. Скончыўшы школу малодшых камандзіраў, вучыўся ў Тамбоўскім імя 1-й Коннай арміі кавалерыйскім вучылішчы.

У Вялікай Айчыннай вайне з чэрвеня 1941 года. Ваяваў на Калінінскім, 2-м і 3-м Беларускіх, 3-м Прыбалтыйскім франтах. Член КПСС з 1942 года.

Камандзір шабельнага эскадрона 23-га гвардзейскага кавалерыйскага кавалерыйскага дывізія, 3-і гвардзейскі кавалерыйскі корпус, 2-і Беларускі фронт), гвардыі капітан. Асабліва вызначыўся ў баях за вызваленне Беларусі і Польшчы.


16 ліпеня 1944 года ў баях за вызваленне горада Гродна гвардыі капітан Аўчыннікаў абышоў адступаючага праціўніка, адрэзаў яму шляхі адыходу да ракі Нёман, чым спрыяў фарсіраванню ракі палком. Эскадрон Аўчыннікава ў ліку першых прарваўся ў цэнтр горада Гродна. Некалькі гадзін гвардзейцы адбівалі жорсткія атакі. Гітлераўцы, страціўшы больш за 250 салдат і афіцэраў, склалі зброю. Былі захоплены тры гарматы, шэсць кулямётаў, склад з рэчавай маёмасцю і некалькі сотняў палонных. 26 ліпеня 1944 года ў раёне горада Аўгустова (Польшча) эскадрон Аўчыннікава пры падтрымцы танкаў выйшаў у тыл контратакуючага ворага і раптоўнай атакай адкінуў фашыстаў на зыходныя пазіцыі. На полі бою засталася звыш 200 варажых салдат і афіцэраў, некалькі гармат і мінамётаў.

На наступны дзень танкавы дэсант гвардыі капітана Аўчыннікава фарсіраваў Аўгустоўскі канал у раёне пасёлка Чарны-Бруд і разграміў заслон фашыстаў на заходнім беразе. Падчас бою адзін з танкаў быў падбіты і загарэўся. Пад кулямётным агнём Аўчыннікаў дабраўся да танка і вынес з поля бою двух параненых танкістаў. Ва Усходняй Прусіі ў баях за горад Аленштайн эскадрон гвардыі капітана Аўчыннікава раптоўнай начной атакай уварваўся на чыгуначную станцыю і ўзяў

яе пад кантроль. Нямецкія чыгуначнікі па загадзе Аўчыннікава працягвалі прыём прыбываючых эшалонаў, якія падыходзілі адзін за адным, і заганялі іх у тупікі, а бронецягнік быў падбіты з гармат. Усяго за некалькі гадзін эскадрон Аўчыннікава прыняў 22 варожыя эшалоны з боепрыпасамі, узбраеннем, танкамі, самаходнымі гарматамі і іншай маёмасцю. Была забіта вялікая колькасць гітлераўцаў, некалькі сотняў захоплена ў палон.

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 24 сакавіка 1945 года за ўзорнае выкананне заданняў камандавання і праяўленыя мужнасць і гераізм у баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі гвардыі капітану Аўчыннікаву Мікалаю Ціханавічу прысвоена званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медаля “Залатая Зорка” (5505).

Узнагароды: ордэн Леніна, ордэн Чырвонага Сцяга, ордэн Аляксандра Неўскага, ордэн Айчынай вайны 1-й ступені, медалі.



Вуліца М. Ц. Аўчыннікава ў Гродне

Крыніцы:

- Рашэнне Гродзенскага гарадскога Савета дэпутатаў № 76. 22.10.2015 г.
- <https://yandex.by/yandsearch?rdrnd=644390&text=биография+героя+советского+союза+овчинникова>
- Гісторыка-дакументальныя хронікі—Памяць—Мн. “Беларуская энцыклапедыя”, 1999.— ст. С.434-435
- Энциклопедический справочник / Белорус. Сов. Энцикл.; Редкол.: —И.П. Шамякин (гл. ред.) и др.— Мн: Бел.СЭ, 1989. С.296-297;
- картаграфія г. Гродна-<https://yandex.by/maps/10274/grodno/>

Браніслаў ЕРМАШКЕВІЧ

/З кнігі “Памяць патрэбна жывым”, 2018/

